

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+). 7.45, 20.45 Зроблена. 9.10, 22.20 Серыял «След» (16+). 10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Меладрама «Скалалазка» (16+). 13.05, 14.45, 15.25 Меладрама «Вераніка. Уцякачка» (16+). 14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+) [СЦ]. 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна. 17.05 Беларускае часінка. 18.15, 1.35 «Зона Х». Крымінальныя навіны (16+). 21.00 Панарама. 21.50 Адзін дзень. Мінскае метро (12+). 1.15 Сфера інтарэсаў. 2.00 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+) 9.00, 18.05 Тэлебарометр. 9.05, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+). 10.00, 23.00 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+). 10.55, 18.10 Серыял «Марозава-2» (16+). 12.50, 0.00 Серыял «Анатомія страści» (16+). 13.35 «Багіня шопінгу. Бліскачае вяртанне» (16+). 14.35 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара» (0+). 15.20 Нічога сабе ньюз (12+). 15.25 «Муж напратат» (16+). 16.20 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 17.10 «Арол і рэшка. Спецвыпуск» (16+). 21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 21.15 «Вяселле ўспяваю» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак». 7.35, 14.45 «Беларуская кухня». Запечаны бурак. 8.05, 12.00, 20.20 Навіны культуры. 8.25 «Гэты дзень». 8.30, 18.55 «Народжаная зоркай». Маст. фільм (12+). 9.20, 19.40 «Апошні дзень». Зіновій Герт (12+). 10.00 «Архітэктура Беларусі» [СЦ].

10.15 «Фарбы памяці. Май Данцыг». 10.40, 17.30 «Шчыт і меч». Маст. фільм (12+) [СЦ]. 12.20, 21.05 «Полацкі хвалялом. Забыты рубаж». Дак. фільм з цикла «Адваротны адлік» (12+). 12.45, 21.30 «Стаўка большая за жыццё». Маст. фільм (12+). 15.15 «Славянскі базар у Віцебску — 2019». Дзяніс Майданаў з праграмай «Нічога не шкада». 16.25 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+) 16.55 «Сваімі словамі». Тэлевікартына. 20.40 «Калыханка» (0+). 23.30 «На вышыні». Піяніст Аляксандр Данілаў.

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту. 7.10 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Манчэстэр Юнайтэд» — «Вэст Хэм». 9.05 Аўтаспорт. Экстрым-Е. Найлепшыя моманты. 9.35 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Ліверпуль» — «Чэлсі». 11.35 Пляжны футбол. Чэмпіятат Беларусі. Плэй-оф. 12.50 Тэніс. Уімблдон. 14.50 Хакей на траве. Чэмпіятат Беларусі. Жанчыны. Фінал. 16.25 Між іншым. 16.45 Гульні «навырост». 17.20 Хакей на траве. Чэмпіятат Беларусі. Мужчыны. Фінал. 18.50, 23.05 Спорт-цэнтр. 19.00 Футбол. Чэмпіятат Англіі. Агляд тура. 20.00 Змешаныя адзінаборствы. ВFC 57. Мінск. 23.15 Трэнніровачны дзень.

Н АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны. 7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+). 9.10 «Аб'ектыўНА» (16+). 10.10 «Жыццё здрава!» (16+) 11.10 Серыял «Два колеры страści» (16+). 12.10 «Модны прыгавор» (6+). 13.10 Серыял «І ўсё-такі я кахаю...» (16+) 15.10 «Давай пажэнімся!» (16+) 16.20, 23.40 «Мужчынскае/Жаночае» (16+). 17.20, 18.20 «На самай справе» (16+). 18.50 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 Час. 21.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+). 21.40 Серыял «Андрэўскі сцяг» (16+).

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 9.00, 23.50 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «Як уладкаваны свет» (16+). 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.40, 21.40, 0.40 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+). 13.45, 23.00 «Таямніцы Чапман» (16+). 14.35, 20.55 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.35, 16.50 «Ніканаў і Ко». Серыял (16+). 20.00, 22.55 «СТБ-спорт». 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 20.30 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».

МІР МІР

5.00 Серыял «Смерць шпіёнам: Крым» [СЦ] (6+). 5.45, 14.30, 16.15, 3.30 Серыял «Смерць шпіёнам: таемны вораг» (16+). 7.30 Маст. фільм «Цэль бачу» (12+). 9.25 «Сакрэтныя матэрыялы». Дыктатар Франка (12+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок). 10.10 Маст. фільм «Беларускі вакзал» (12+). 12.15, 13.15 Маст. фільм «Памятай імя сваё» (12+). 17.05, 19.25 Серыял «Смерць шпіёнам: лісная нара». [СЦ] (12+). 21.45 Маст. фільм «Гарачы снег» [СЦ] (12+). 23.50 Маст. фільм «Ехалі два шафёры» [СЦ] (12+). 1.25 Маст. фільм «Мерседэс сыходзіць ад пагоні» (12+). 2.40 «Наша кіно. Гісторыя вялікай любові» (12+).

8 канал

7.00, 15.35, 21.10, 1.00 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05, 15.40 «Мульт-парад». «Шахеразада» (6+). 7.30, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.35 Серыял «Згубленыя ў космасе» (12+). 8.40, 19.15 Серыял «Рэванш» (16+). 10.15 Стрым-спектакль «Кошкі-мышкі» (6+). 11.00 Прыгоды «Кліч продкаў» (12+). 12.45, 17.40 Серыял «Сярод канібалаў» (18+). 14.30 Серыял «Казка пра Нок Ду» (16+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны—Беларусь. 14.40 Серыял «Таямніцы следства». (12+). 16.30 «Зроблена». Дакументальны праект. 17.15 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 «Новая Раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Пра самае галоўнае». (12+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны—Беларусь. 14.40 Серыял «Таямніцы следства». (12+). 16.30 «Зроблена». Дакументальны праект. 17.15 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).

21.05, 23.10 Серыял «Выпрабаванне» (12+).

НТБ—Беларусь

6.05 «Астрапрагноз». 6.10 Формы жыцця (6+). 6.15 Спорт-мікс. 6.25 «Гарады Беларусі» (6+). 7.00, 16.25, 19.40, 22.00, 23.30 Сёння. Галоўнае. 7.10 «50 рэцэптаў першага» (12+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.30 Спецыяльны рэпартаж (12+). 8.45 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+). 9.35, 22.05 «НЗ.by». 10.25 Серыял «Масква. Цэнтральная акруга» (16+). 12.05 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+). 13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.55 Нашы (12+). 14.15 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.05 Серыял «Мянтаўскія войны» (16+). 19.55 Дэтэктыв «Пёс» (16+). 21.05 Серыял «Чорная лясвіца» (16+). 22.25 Серыял «Неадкладнае рэзаванне» (16+). 23.45 «Дзве вайны». Фільм Аляксея Паборцава (16+).

мой

7.00, 15.35, 21.10, 1.00 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05, 15.40 «Мульт-парад». «Шахеразада» (6+). 7.30, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.35 Серыял «Згубленыя ў космасе» (12+). 8.40, 19.15 Серыял «Рэванш» (16+). 10.15 Стрым-спектакль «Кошкі-мышкі» (6+). 11.00 Прыгоды «Кліч продкаў» (12+). 12.45, 17.40 Серыял «Сярод канібалаў» (18+). 14.30 Серыял «Казка пра Нок Ду» (16+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны—Беларусь. 14.40 Серыял «Таямніцы следства». (12+). 16.30 «Зроблена». Дакументальны праект. 17.15 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+). 10.00, 21.30 Серыял «Кухня» (16+). 11.30 Серыял «Анжэліка» (16+). 12.30 Серыял «Два бацькі і два сыны» (16+). 14.00 Шоу «Дзіцячы КВЗ» (6+). 14.55 «Ералаш» (6+). 15.30, 1.45 Серыял «Маладзёжка» (16+). 16.30 Серыял «Вароніны» (12+). 18.30, 0.50 «Уральскія пельмені» (16+). 19.30 Серыял «Выжыць пасля» (16+). 20.30 Серыял «Пагналі» (16+). 23.00 Баявік «Без кампрамісаў» (16+). 2.35 Серыял «Татавы дочки» (12+). 4.10 Скетч-шоу «Адна за ўсімі» (16+). 4.45 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Лісты з правінцыі». Калязін (Цвярская вобласць) [СЦ]. 7.00 «Легенды сусветнага кіно». Любоў Арлова. 7.30, 12.50, 19.30 «Космас — падарожжа ў прасторы і часе». Дак. серыял [СЦ]. 8.20, 21.20 «Да каго заляцеў п'явучы кенар». Маст. фільм [СЦ]. 9.50 Колер часу. Клод Манэ. 10.00 «Назіральнік». Абранае. 11.00, 23.30 «Эйнштэйн». Серыял (16+). 11.50 «Забытае рамяство». Дак. серыял. 12.05 Academia. Віктар Садоўнічы. «Ад гіпотэзі і памылак — да навуковай праўды. Погляд матэматыка». 13.35, 22.55 90 гадоў з дня нараджэння Паолы Волкавай. «Мост над безданню. Рафаэль Санці. «Мадонна ў крэсле» [СЦ].

14.05 Знакамітыя гісторыі літаратуры і музыкі. С. Пракоф'еў. «Егіпецкія ночы». Дырыжор — В. Юроўскі. 15.15 Спектакль Тэатра імя Мясавета «Далей — цішыня...». Пастаноўка Анатоля Эфраса. Запіс 1978 года. 17.45, 2.30 «Бляск і горкія слёзы расійскіх імператрыц». Дак. серыял. 18.15 «Паліглот». Французская з нуля за 16 гадзін! № 2. 19.00 «Доктар Вараб'еў. Перачытваючы аўтабіяграфію». Дак. серыял [СЦ]. 20.20 «Добрай ночы, малыя!» 20.35 «Больш, чым каханне». Ала Дзямідава і Уладзімір Валуцкі [СЦ]. 0.20 Знакамітыя гісторыі літаратуры і музыкі. А. Чайкоўскі. «Сказ пра Барыса і Глеба, братоў іх Яраслава Мудрага і Святаполка Акаяннага, пра ліхіх разбойнікаў і добры народ рускі». 1.20 «Пакуль плывуць аблогі». Маст. фільм.

0.05 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым «Рэстаранная культура». 2005 год (18+). 1.05 Тэлеспектакль «Дзень нараджэння». 1988 год (18+).

EUROSPORT I EuroSport 1

0.30, 2.30, 14.30, 21.00 Снукер. Чэмпіятат свету (6+). 1.00 Покер. WPT Alpha8 (12+). 2.00, 6.00 Мотагонкі. FIM Endurance — 2019 (12+). 9.00 Мотагонкі. Тэлечасопіс All Access (12+). 9.30 Веласпорт. Віртуальны «Тур дэ Франс» (12+). 10.30 Веласпорт. «Вуэльта»-2018 (12+). 19.00 Тэніс. «Ралан Гарос» — 2018 (6+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.00 Другое жыццё Увэ (16+). 4.00 Чатыры пакоі (18+). 5.50 Як скрасці брыльянт (16+). 7.35 Прымадонна (16+). 9.45 Каханне без перасадка (16+). 11.40 Мужчыны ў вялікім горадзе-2 (16+). 13.50 Злавесныя мерцвякі-3: армія цемры (16+). 15.30 Старскі і Хатч (12+). 17.25 Небяспечны бізнес (18+). 19.30 Шэрлак Холмс (12+). 21.50 Як адмыць мільён (12+).

ТВ ТВ3 ТВ3

6.00 Калекцыя Беларусь-фільма (12+). 8.00 Мультфільм (6+). 8.50, 23.35 «Улегцы» (12+). 9.20, 17.40 «Скажы мне праўду» (16+). 10.15, 15.35, 4.30 «Суд ідзе» (16+). 11.15, 18.40 «Сляпяя» (16+). 12.20, 19.45 «Варажбітка» (12+). 13.25, 2.45 «Містычныя гісторыі» (12+). 14.25 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).

16.35, 3.35 «Знакі лёсу» (16+). 20.55 «Менталіст». Серыял (16+). 22.45 «Вечнасць». Серыял (16+). 0.05 «Знак якасці» (16+). 0.50 «Чалавек года». Маст. фільм (12+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 18.05 1 + 1 (16+). 8.35 Паралельныя светы (16+). 10.50 З любоўю, Розі (16+). 12.35 Дарагі Джон (16+). 14.25 Зачараваная Эла (12+). 16.05 Жарты ў бок-2: місія ў Маямі (16+). 20.10 Маска Зора (12+). 22.35 Легенда Зора (16+). 0.50 Бандыткі (12+). 2.15 Кон-Цікі (6+). 4.00 Капітан Філіпс (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

7.45 Добры хлопчык (12+). 9.40 Прывід (6+). 11.30 14+ (16+). 13.20 Мне не баліць (16+). 15.05 Граніца. Таежны раман (16+). 17.25 Рок (16+). 19.00 Сем вярч (12+). 20.30 Неадэкватныя людзі (16+). 22.25 Прайграннае месца (16+). 0.00 На Дзержыбасаўскай добрае надвор'е, ці На Брайтан-Біч ізноў ідуць дажджы (16+). 2.00 Пацалунак скрозь сцяну (16+). 3.50 Піцер FM (12+). 5.30 Скарбы Ермака (6+).

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.00 Гульні розуму (16+). 6.40 Нацыянальныя паркі Амерыкі (16+). 7.30 Інжынерныя ідэі (16+). 8.15, 19.45, 1.50 Аўта-SOS (16+). 9.05, 12.50 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха (16+).

9.50 Будзе шторм (16+). 10.35 Закінутыя гарады з Альбертам Лінам (16+). 12.05 Інстынкт выжывання (16+). 13.35, 21.15, 2.35 Расследаванні авіякатастроф (16+). 15.10 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+). 17.25 Служба бяспекі аэрапорта: Калумбія (16+). 18.15, 22.05, 1.05, 3.25, 4.05 Ліхтугі за мяжой (16+). 20.30 Службы бяспекі партоў: Гамбург (16+). 22.50 Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+). 23.35 Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія і Перу (16+). 4.55 Космас: магчымыя светлы (16+). 5.40 Панарама 360 градусаў: разбурэнне аб'ектаў сусветнай спадчыны (16+).

Discovery Discovery

8.00, 12.55 Як уладкавана Зямля (12+). 8.45 Залатая ліхаманка: бурныя воды (16+). 9.35 У ГАС на прапампоўку (12+). 10.25, 16.15, 22.20 Махінатары (12+). 11.15, 19.00 Іржавая імперыя (12+). 12.05 Паляўнічыя на складцы (16+). 13.45 Праверана на сабе (12+). 15.25 Узрываючы гісторыю (12+). 17.10, 21.30, 5.00 Як гэта зроблена? (12+) 18.05 Хуткія і гучныя (16+). 19.50 Рэальныя дальнабойшчыкі (16+). 20.40, 3.20 Залатая ліхаманка: закінуты прыск Дэйва Турына (16+). 23.10 Паляўнічы на антыкварыят (12+). 0.00 Адрэджэнне капальні (12+). 0.50 Залаты шлях Паркера Шнабэля (16+). 1.40, 6.30 Самагоншчыкі (16+). 2.30 Хуткія і гучныя (12+). 4.10 Разбуральнік (12+). 5.45 Лепшы мадэліст (12+). 7.15 Легендарныя месцы (12+).